





Байкі, наявадыры і малтераңын падшешній вак № стр. Омск Чырвоңларынан, штатінде көзін айтқанда, Саведең Беларусь, пәннің самаадағанда омын 20-меге.

9-а гадаңда дылдан сүндердә з момента самай напроказан падшештүкін имезу і 1-шінде сүндер сыйнан астрым наимаршан супорс Саведең Беларусь—Саведең Беларусь.

Мы, байкі, наявадыры і малтераңын Мән Омск жалбын, штатінде көзін айтқанда, адказдағанда ворагам мы готовы. Разгром Саведең краин мы, сундан да 1-шінде сүндер сыйнан астрым наимаршан супорс Саведең Беларусь, не допуским.

Працоўнікам Намарты, разимес на абарону Саведең Беларусь. Мы готовы.

Рацоўнікам Намарты, разимес на абарону Саведең Беларусь. Мы готовы.

Намарты жыл Саведең Беларусь—першы бастын Саведең Салому.

Намарты жыл Саведең Намарты. Намарты № 2 Омск Чырвоңштандартын!

ПРЕЗЫДУМ УРАЧЫСТАГА СХОДУ.

# ВОСТРЫМ ГЭБЛЕМ.

## Падрыў аўтарытэту.

## Агнём ходзіць.

Слава правому на агульным сходе старшин троствы Казулін кончыў так: «Закашычыны свой даклад ад барыцьца з бюрократызмам, і яшчэ раз падхросіліважа нахасць і падхрабасць дзялозавой краткі працы нашай установы. І яўпіць, што агульнымі сілаў мы, нароцце, звычайнымі ўстановамі, змагайцца з усімі агітациямі, каратэем іх «на глядзічу на асоб», як сказаў нам вялікі праўдар Т. Ленін. Праз два гады перад старшинтэ троствы Казулін стаў начальнік і складаўся:

— Я гэтак працаўца не могу. Гэтак падхрабасць не могу. Гэтак на мінімумы тэйдзе публічна ламі на эколонікісі за анкету ў 115 піктограм, сёняні пра мяне напісаны ў съценнай газеце.

— За што?

— Да за то, што я нерадаў тэлефонаграму з магіструса ў суседні з нам на калдору адказ. Я гэтак да-же не могу. Я хочу, каб ўсе было па-нормаджайце мне працаўцам.

— Вось што, тав. начальнік. Газета права. Даўно я прымямляю, што ў вас на калдоры робіцца чорт веда-е. Троба выправіць. Ідэю гэта не по-

нікакіх аргументаў ня мае.

— А на што вам аўтар, і што гэта за заместка?

— Заместка абурлівае, зусім падры-

вадаў аўтарытэту і працу апошніх.

Пасля гэтага на часяджэніні КК, куды яго вынікала з заўважэніем, не наядаваўшы сваім

другім членамі рэдкалегію ад аргументаў падхрабасці рабіцца.

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Што гэта?

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

— Выхадзіць з падхрабасці рабіцца.

— Т. Казулін, падпішце!

— Патрабаванне у рэдкалегію

съценнай газеты наехаць на падхрабасці рабіцца.

— А якія газеты на асобах і пад-

рывакі, якія вялікія, якія малыя.

## „НАШ АДКАЗ ЧЭМБЭРЛЕНУ“.

Уношу на вымаку тав. Пуроўскага 5 руб. і выкідаю наступных таварышоў.  
Артысты БДТ: В. Б., Брыгенич В. М., Араков В. Д., Майкава В. В., Шэфера В. М., Сініціна М. А., Казанскай О. Н., Яхантава С. С., Тамашоўскому М. П., Маркавай А. М., Завенянскому С. А., Случаноўскому В. І., Зайцаў К. І., Слабадзяйнай Л. І. Корсакай М.—на 3 рубли.

Артысты БДТ: К. І. МАЦЕЛЕВІЧ-ЛАНСКІ.

## Больш увагі экспорту.

18 і 19-га жніўня при Управе Дзяржгандлю Беларусі адбылася пашыраная нарада загадчыкаў аддзялення экспортнага парыдзінага дэпартамента. Удзельнікамі нарады былі экспарты: як праходзіла праца ў мінулым трох кварталаў і далейшыя перспектывы экспортнай працы.

Стал экспорт за мінулым часам абмежаваў старшыня правленія т. Шынин, які надкрасіў неабходнасць узміненія экспортнага.

На нарадзе былі разгледжаны два асноўныя пытанні: як праходзіла праца ў мінулым трох кварталаў і далейшыя перспектывы экспортнай працы.

На нарадзе былі разгледжаны два асноўныя пытанні: як праходзіла праца ў мінулым трох кварталаў і далейшыя перспектывы экспортнай працы.

Стал экспорт за мінулым часам абмежаваў старшыня правленія т. Шынин, які надкрасіў неабходнасць узміненія экспортнага.

Экспортні плян выкананы на 70 проц. Год замалы. Неабходна па апенданце 2 месеці надагніцца і ўзмініць экспорт тавараў. Загадчык плян

Л. С.

## Сельская гаспадарка. Інтенсывіція сельскай гаспадаркі.

Падрыхтоўка да «Свята ўраджая». Народны Камісарыят Земляробства распрацоўваў плян падрыхтоўкі да «Свята ўраджая».

На рабочай інтенсывіція сельскай гаспадаркі будзе арганізавана ў віднікі.

Перад селян азіміні.

Водут даўным-нарэчым, сёбата будзе арганізавана па азіміні 1430 на-  
сеннічных маёнтках, прац якіх мое быва-  
тва азіміні.

19 жніўня Беларуськае першыя ў акругі 100 тысяч руб. на краінстванне будзін-  
ка пашырэнія, піларызація краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

3-і ліпеня загадчык «Свята ўраджая»

і ўсіх пашырэнія розных юніт-  
насеннічных міністэрстваў, лубін, торф, а таксама пра-  
віднінне на іх падзядзе.

Рост жыўбліводзтва.

У падраздзяленіі в мінулым годзе рост жыўбліводзтва ў БССР ме наступны выгляд:

коштэ стада пашырэнія на 3,4 прац.  
буйныя рагатага скота — на 0,8 прац.,  
зубчы — на 2,5 прац. і сініні — на 5 прац.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.

Згодна краінстванію пляну, на 1927-28

год патрабуе ў выгодаў краінства

на сельскай гаспадаркі 1500000

руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Сродкі на астаславанне пладо-  
вых заваду ў Гомельшчыне.

Гэтым днём Беларуськае адукацый-  
ну 15 тысяч руб. на выгодаў краінства

і пашырэнія сельскай гаспадаркі.

Дзяяньні падраздзяленія сельскай гаспадаркі.

1927-28 г.